

Яшчэ адно значэнне слова хаваецца ў словазлучэнні „вясковая крама“. Яна — адна з дамінантаў сельскага жыцця. Празь ейны гарэлачны аддзел пралягаюць шляхі ў клуб, у сельсавет, да брыгадзіра, а то й да самога старшыні. Ля *крамы* чакаюць прывозу тавараў і абмяркоўваюць усё — ад сусветнай палітыкі да маральнага ablічча аднавяскоўцаў.

*Крама* — месца нараджэння савецкіх выразаў: ушла на базу, піва нет, прыём тавараў, пераўчот, па кілаграму ў адны руکі, отпушк па талонам. Хаця гэта ўжо й ня *крама*, а магазын.

## Красоўкі

### Сярэжук Сокалаў-Воюш

Паводле народнай этымалёгіі слова *красоўкі* паходзіць ад краснага — прыгожага. Насамрэч назва *красоўкі* абавязаная сваім паходжаннем *кросу* — спартовому бегу ці гонцы па перасечанай мясцовасці зь пераадоленнем перашкодаў.

*Красоўкі* прыйшлі ў жыццё беларусаў на зъмену кедам недзе на пачатку 80-х. Як і кожная добрая рэч, у савецкія часы *красоўкі* адразу сталі дэфіцитам. Колькі *кросаў* прабегла моладзь у пошуках гэтага тавару, колькі стаптала старых *красавак*, каб набыць новыя! Дэфіцитнасць *красавак* падвысіла іхны статус, і шчаслівы ўладальнік абутку нават у страшным съне ня мог сабе ўявіць, што гэтыя зручныя чаравікі трэба ўжываць на перасечанай мясцовасці. У *красоўках* ішлі на дыскатэкі і ў рэстараны, у *красоўках* бралі шлюб, прыходзілі ў габінеты да высокага начальства, карацей — у *красоўках* жылі. *Красоўкі* сталіся паказчыкам заможнасці: „У цябе *красачы* якой фірмы?“

Прывід свабоднага рынку ў Беларусі прынёс у прыватныя гандлёвыея кропкі процьму *красавак*. Цяпер дэфіцитам сталіся гроши, за якія гэтыя *красоўкі* можна набыць. Яны прыгожыя, трывалыя і зручныя. Шкада толькі, што ў адных *красоўках* цывілізаванага съвету не дагоніш. Тут трэба і *красоўкі*, і да *красавак*.

## Краты

### Аляксандар Лукашук

Краты — гіерогліф свабоды.

Прасцейшы за *краты* толькі крыж. Ён зашыфраваны ў *крамах*, ці наадварот — *крамы* зашыфраваны ў крыжы.

*Краты* — адна з геніяльных вынаходак чалавечтва. Прырода ня ведае *крамаў*, як ня ведае кола. Гэта плён чыста чалавечага разуму. Разумнае жыццё на іншых плянэтах, напэўна, таксама немагчымае бяз *крамаў* — лёгкай і эканомнай канструкцыі, якая надзейна перакрывае простору, ня дзелячы яе намёртва, як гэта робіць, напрыклад, съцяна.

У *крамах* ёсьць намёк на свабоду — так барханы пустыні нагадваюць марскія хвалі.

*Краты* ўражваюць ляканічнасцю і выразнасцю знаку: складзіце дзве пары пальцаў наўскрыж — і ў Беларусі ў любым з 99 мінульых гадоў стагодзь-

дзяя вас зразумеюць бяз словаў людзі самага рознага паходжаньня, адукцыі, але аднолькавага жыцьцёвага досьведу: непісьменны слуцкі селянін-паўстанец і акадэмік-нацдэм, верніца-баптыстка і менскі школьнік, студэнт університету і журналіст.

*Краты* — мова, на якой чалавек гаворыць зь дзікім звязарамі і зъдзічэльнымі *homo sapiens*. Праўда, зусім ня *краты* вызначаюць, хто знаходзіцца на якім іх баку — хто *закратаваны*, хто не.

Апатэоз *кратай* наступіў у XX-м стагоддзі, калі за *кратамі* пабывала людзей больш, чым за ўсе папярэднія, разам узятыя. *Краты* — безумоўны сымбалъ стагоддзя, ягоная родавая адзнака.

У беларускую мову *краты* прыйшлі з лаціны. Статут рабоча-сялянскай Чырвонай арміі, які ў 20-я гады быў надрукаваны ў Беларусі, патрабаваў, каб перад уваходам у казарму абавязкова ляжала „*кратка для абцірання ног*“. Гэта ці не адзіны выпадак спробы пашырэння сэнтэнцыянала поля слова, якое нашае стагоддзе намёртва загнала ў адзін шэраг са словамі арышт, этап, кайданы, турма, саветы і, канечне, першы прэзыдэнт.

## Краявід

### Сяргусук Сокалаў-Воюш

*Краявід* — складанае слова, складаная звяза. *Краявід* можа быць які зайдзіна: сумны, радасны, змрочны, сонечны, маляўнічы ці жахлівы. Але, нягледзячы на азначэнні, само слова *краявід* дадае фразе паэтычнасці.

Я хаджу закаханы ў твае *краявіды*  
І шапчу я прызнаныні, о, мой край дарагі,

— напісаў Генадзь Бураўкін.

Пэйзаж, ляндшафт і малюнак (апошніе — у пераносным значэнні) — такія падае слоўнік Клышкі сынонімы да *краявіду*. А ў слоўніку Ластоўскага яно падаецца ў форме *краёвідзь*, пасыля якога чытаем сынонім: спазор.

Тыпы беларускага *краявіду*: вясковы і гарадзкі, раўнінны і ўзгорысты, азёрны, лясны, пушчанскі. Каравацей, усё як у людзей, калі не лічыць чарнобыльскага *краявіду* — пакінутых, разбураных і разрабаваных селішчаў, пачварных жывёлінаў, ненатуральна вялікіх расылінаў...

*Краявід* ня мае гаспадара. Гэты кавалак абшару мне не належыць, але захапляцца *краявідам* я магу. Чалавек заўсёды імкнецца ўжываць тое, што мае. Хто толькі ня зъдзекаваўся, хто толькі не зъмяніў нашых *краявідаў!* Войны, навалы, будаўнікі, дрывескі, мэліяратары. Хто толькі не ўпрыгожваў іх — Боская ласка, рупнае дбайства, дойліды і садоўнікі.

## Кросны

### Рыгор Барадулін

*Кросны*. У слове гэтым чуецца: кроза і сны. Нашыя прабабкі і бабкі, маці нашыя колькі крозаў сасынлі, ткучы сабе пасаг доўгім зімовымі вечарамі. А за вокнамі сутыкаліся нач і дзень, і ткаліся суткі — палатніны вечнасці. Усё, наагул, тчэцца ў навакольлі: і даждж, і туман, і мроіва, і сутоньне. Сумная ўсьмешка пяяла: